

Фестывальны рух у Беларусі

Беларусь — запаветны край са славутай і багатай гісторыяй, культурнымі традыцыямі і асаблівымі адносінамі да сваёй спадчыны. 1990-я гады сталі пераломным этапам не толькі ў эканамічным, палітычным, але і культурным развіцці нашай краіны. У гэты перыяд пачаўся працэс абнаўлення фестывальнай дзейнасці. Адбылося паширэнне культурных меж, актывізавалася культурнае ўзаемадзеянне з краінамі Заходняй Еўропы, стала магчымым правядзенне міжнародных фестывальных мерапрыемстваў і выезд беларускіх калектываў на міжнародныя імпрэзы. Фестывальная дзейнасць пачала разглядацца ў якасці перспектывнага напрамку развіцця дзяржаўной культурнай палітыкі, якая каардынуецца Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь. У мэтах упрадакавання практикі організацыі і правядзення фестывальных мерапрыемстваў, выпрацуўкі адзіных сістэмных падыходаў, узгаднення іх з міжнароднымі стандартамі была прынята пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 18 красавіка 2006 г. № 521 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку організацыі і правядзення фестываляў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, якія фінансуюцца з рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджетаў». Асноўнымі задачамі фестываляў з'яўляюцца павышэнне ўзроўню выканальніцтва майстэрства і сцэнічнай культуры аматарскіх калектываў, індывідуальных выканаўцаў, стварэнне ўмоў для самарэалізацыі і актыўнага адпачынку людзей, паширэнне і ўмацаванне творчых контактаў паміж калектывамі, актывізацыя дзейнасці ўстаноў культуры краіны.

Кожны год у Беларусі праводзіцца шмат цікавых, яркіх, запамінальных фестываляў — міжнародных, рэспубліканскіх, абласных, гарадскіх, раённых. Яны ўспрымаюцца сёння як масавыя святы, дзе адбываецца паказ дасягненняў у розных галінах музыкі, тэатра, кіно, эстрады, іншых відах мастацтва. Многія фестывалі сталі брэндамі і маюць уплыў на розныя сферы жыцця — культуру, эканоміку, палітыку, прыватны бізнес. Яны развіваюць міжнародныя сувязі, што вельмі важна для краіны. Кожны фестываль — з'ява ў культуры, рэгіянальная адметнасць. Такія мерапрыемствы адлюстроўваюць традыцыі і сучаснасць, даюць магчымасць людзям праявіць сябе ў творчасці. Краіна стала адным з цэнтраў сусветнага фестывальнага руху, які дае штуршок не толькі да творчасці, але і ўвогуле да ўдасканалення майстэрства, дае магчымасць перагледзець чужы вопыт і назапаша-



**ШАШЭНЬКА Наталля
Алегаўна —**
вядучы бібліограф
Нацыянальной бібліятэکі
Беларусі

ны свой. Фестывалі маюць багатую жанравую разнастайнасць: **музычнага мастацтва** — фестываль камернай музыкі «Музы Нясвіжа», Міжнародны фестываль класічнай музыкі «Студзеньская музычная вечা-

ры» (Брэст), Міжнародны фестываль харэаграфічнага мастацтва «Сожскі карагод» (Гомель), Міжнародны фестываль праваслаўных песнапенняў «Каложскі благавест» (Гродна); **тэатральнага мастацтва** — Міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа» (Брэст), Міжнародны фестываль тэатральнага мастацтва «Панарама» (Мінск), Міжнародны фестываль студэнцкіх тэатраў «Тэатральны куфар» (Мінск), Міжнародны маладзёжны тэатральны фестываль «M.@rt.кантакт» (Магілёў), Міжнародны фестываль «Славянскія тэатральныя сустрэчы» (Гомель); **Мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад»;** **паэтычныя** — фестываль рускай паэзіі ў Рэспубліцы Беларусь (Брэст); **мастакія** — Усебеларускі фестываль народнага мастацтва «Беларусь — мая песня» (Віцебск), Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» і інш. Характэрнай для Беларусі асаблівасцю

стала перамяшчэнне акцэнтаў фестывальнай актыўнасці з цэнтра на перыферью. Многія рэспубліканскія фестывальныя праекты пачалі праводзіцца ў раённых гарадах. Большасць фестываляў народнай творчасці ўзнікла там, дзе гістарычна было сформіравана адпаведнае нацыякультурнае асяроддзе. Такія рэспубліканскія фестывальныя акцыі, як «Дажынкі», Дзень беларускага пісьменства і друку, музычныя святы ў Полацку, Заслаўі, Нясвіжы, Міры, Турраве, з'яўляюцца састаўной часткай дзяржаўнай праграмы адраджэння малых гарадоў Беларусі. Роля фестывальна-га руху неацэнная ў развіцці і ўдасканаленні творчага патэн-цыялу нацыянальнай культуры, далучэнні насельніцтва да яе лепшых узору, пашырэнні прэстыжу нашай дзяржавы і творчых узаемасувязей паміж рэгіёнамі, абласцямі, іншымі краінамі.



Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску»

З сучасных фестываляў, што праводзяцца ў нашай краіне, асаблівая роля належыць Міжнароднаму фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску». Кожны год у ліпені старажытны беларускі горад збірае яго гасцей і ўдзельнікаў. У 1992 годзе стартаваў першы фестываль «Славянскі базар», але

менавіта назва «Славянскі базар у Віцебску», што ўжываецца з 1998 года, надала важнейшаму культурнаму мерапрыемству ў нашай краіне больш глубокі сэнс. Арганізаторы першых фестываляў ставілі перад сабой даволі скіплыя задачы — прадэмансстрація пе-сенную творчасць славянскіх краін, зацікавіць віцебскага гле-дача. Аднак мерапрыемства набыло статус вялікага культурнага міждзяржаўнага праекта: у фестывалі ўдзельнічаюць артысты з Беларусі, Расіі, Украіны, ЗША, Канады, Аўстрый, Польшчы і інш. Эмблемай фестываля стаў паліавы васілёк на нотным ста-не, стылізаваны пад мікрофон, які аб'ядноўвае яркія кветкі са-мабытных культур народаў све-ту ў святочны вянок лета і са-гравае людзей пачуццямі друж-бы, радасцю творчасці. Галоўнай сцэнічнай пляцоўкай з'яўляецца Летні амфітэатр, дзе праходзяць цэнтральныя падзеі, зіхацця та-ленты і загараюцца новыя зоркі. Сюды прыязджаюць, каб лепш пазнаць культуру іншых народаў і прынесці ў шматкаляровую палітру міжнароднага свята но-вия колеры. Міжнародны фес-тываль мастацтваў — буйнейшы культуралагічны пра-ект Беларусі і Расіі. З 1995 года ён знаходзіцца пад патранатам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У 1993 годзе фестываль стаў членам Міжнароднай федэрацыі фестывальных арганізацый (FIDOF). У 2001 годзе «Славянскі базар у Віцебску» быў прызна-ны FIDOF лепшым фестывалем 2000 года. У 2005 годзе ў яго рамках прыйшла 39-я Аса-мблея FIDOF. Гэта стала свед-чаннем як прызнання нашай краіны на міжнароднай арэне, так і самай высокай ацэнкі яе

дзяржаўнай палітыкі ў галіне культуры і мастацтва. Важней-ший культурнай і палітычнай падзе-яй фестывалю з'яўляецца дзень Саюзной дзяржавы. Пастаянны камітэт Саюзной дзяржавы ў 2004 годзе заснаваў спецыяльныя дыпломы і прызы «За твор-чае ўвасабленне ідэй дружбы народаў Беларусі і Расіі», якімі ўзнагароджаюцца выдатныя майстры мастацтваў. З 2003 го-да ўручаетца спецыяльная прэмія імя У. Мулявіна «За леп-шае ўвасабленне нацыянальнай тэмамі, высокое выканальніцкае майстэрства». На тэрыторыі Летняга амфітэатра была за-кладзена «Алея зорак» — алея лаўрэатаў спецыяльнай узнага-роды Прэзідэнта Рэспублікі Бе-ларусь «Праз мастацтва — да міру і ўзаемаразумення», за-цверджанай у 2005 годзе.

На «Славянскім базары ў Віцебску» праводзяцца Міжнародны конкурс выканаўцаў эстраднай песні, Міжнародны дзіцячы музычны конкурс, дні на-цыянальных культур, «Тэатраль-ныя сустрэчы», свята горада і кірмаш народных рамёстваў. Адметнасць фестывалю ў тым, што ён не толькі знаёміць з лепшымі прафесійнымі выканаўцамі з многіх краін, але і адкрывае маладыя таленты. Асноўнай інтрыгай з'яўляецца конкурс маладых выканаўцаў эстраднай песні. У прадстаўнікоў з роз-ных краін свету ёсць магчы-масць раскрыць свой талент на вялікай сцэне. Удзельнікамі былі выканаўцы не толькі з Беларусі, Расіі і Украіны, але і Германіі, Ізраіля, Аргенціны, Італіі, Кіпра, Мальты, Непала, Турцыі, ЗША, Францыі і інш. Галоўнае, што не-залежна ад вынікаў спаборніцства яны надоўга захоўваюць у сэр-цах агульны пазітыўны, свя-

точны настрой. Асаблівай увагі заслугоўвае Міжнародны дзіцячы музычны конкурс, дзе прымаюць удзел юныя таленты з Беларусі, Расіі, Украіны, іншых дзяржаў Еўропы, краін Азіі і Афрыкі. Многія выканаўцы, якія ўдзельнічалі ў свой час у конкурсе, сталі прафесійнымі артыстамі, але віцебская сцэна засталася для іх самай шчаслівай.

Фестываль уражвае сваёй маштабнасцю, багатай і разнастайнай праграмай. Пад віцебскім небам гучыць не толькі сучасная музыка розных народаў, найперш беларускага, рускага і украінскага, але і ладзяцца фальклорныя фэсты з конкурсамі народных рамёстваў і промыслаў. Штогод праводзяцца мастацкія вернісажы. Пастаянную праціску на фестывалі атрымалі фальклор і тэатральнае мастацтва, харэаграфія і кіно, класічная музыка і эстрада, балет і цырк, джаз і народная творчасць. Тут праходзяць конкурсы прыгажосці і авангарднай моды, парады духавых аркестраў, Фестываль званоў, лазерныя шоу і фееричныя паказы. Традыцыйна праводзіцца выстаўка «Горад майстроў», у праграме якой значыцца міжнароднае свята кавальскага і ганчарнага мастацтва «Гліна, агонь і майстры», ладзіцца двухдзённы конкурс рэзчыкаў па дрэве, конкурс саломапляцення «Папараць-кветка ў горадзе майстроў». Праходзіць свята традыцыйнай народнай культуры «Славянскія падворкі», што ўключае ў сябе кірмаш рамёстваў, святы нацыянальной кухні, гульні «Кірмашовы карагод». А самабытнасць гэтym мерапрыемствам надае тое, што іх дапаўняюць выступленні фальклорных калектываў з Беларусі, Расіі,

Украіны, краін Балтыі і інш. За 20 гадоў у віцебскім фестывалі прынялі ўдзел прадстаўнікі амаль 70 краін. Гэта сведчанне таго, што ён набраўся моцы, стаў культурнай падзеяй сусветнага значэння, адным з сімвалаў Беларусі, яе яркай візітнай карткай, міжнародным брэндам, які паспрыяў таму, што Беларусь сёння ўспрымаецца як важны культурны цэнтр славянскага свету.

Звесткі пра фестываль можна знайсці на сایце <http://www.festival.vitebsk.by>.



Мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад»

Мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад» — найбуйнейшы кінафорум, на які кожны год збіраюцца вядомыя рэжысёры, акцёры, аматары кінамастацтва. Мерапрыемства праводзіцца ў лістападзе па рашэнні Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. Арганізатарамі з'яўляюцца Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт, Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм», Беларускі саюз кінематографістаў. Створаны арганізацыі камітэт фестывалю ў складзе прадстаўнікоў органаў дзяржаўнага кіравання, зацікаўленых арганізацый, грамадскіх аб'яднанняў. Зада-

чамі фестывалю з'яўляюцца развіццё і ўмацаванне міжнародных культурных сувязей, паказ дасягненняў нацыянальнага кінамастацтва краін СНД і іншых дзяржаў, устанаўленне творчых контактаў і абліеніе вопытам у галіне кіно, тэлебачання, далучэнне гледача да лепшых узору сусветнага кінематографа. У рамках мерапрыемства праводзіцца конкурс фільмаў, якія ацэньвае Міжнароднае журы кінематографістаў. У яго ўваходзяць вядомыя дзеячы айчыннага і замежнага кінематографа, журы кінапрэсы ў складзе кінакрытыкаў, журналістаў, іншых прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі, журы гледачоў. На кінафестывалі ў Мінску можна ўбачыць толькі лепшае кіно — фільмы-удзельнікі і прызёры самых прэстыжных кінафестываляў свету. У конкурсе маладога кіно прадстаўлены дэбютныя работы аўтараў, якія ўжо заваявалі прызнанне прафесіяналаў і гледачоў. Міжнароднае журы кінематографістаў вызначае пераможцаў і ўручает самыя ганаровыя ўзнагароды фестывалю — Гран-пры «Золата Лістапада» (намінацыя «За лепшы фільм»), «Серабро Лістапада» (намінацыя «Фільм як з'ява мастацтва», прысуджае Міжнароднае журы кінапрэсы), «Бронза Лістапада» (прыз сімпатый гледачоў за лепшы ігравы фільм). Таксама яно прымае рашэнне аб узнагароджанні ўдзельнікаў фестывалю па наступных намінацыях: «За лепшую рэжысёрскую работу», «За лепшае выкананне мужчынскай ролі», «За лепшае выкананне жаночай ролі», «За лепшую аператарскую работу імя заслужанага дзеяча мастацтваў Рэспублікі Беларусь, кінааператора, кінарэжысёра

Юрыя Марухіна», «За лепшы дэбют у кіно імя народнага артыста СССР, кінарэжысёра Віктора Турава». Акрамя гэтага, Міжнароднае журы мае права пры неабходнасці за- снаваць іншыя намінацыі. Журы кінапрэсы прыме разшэнне аб узнагароджанні ўдзельнікаў фестывалю па асобных намінацыях. Органы дзяржаўнага кіравання, іншыя юрыдычныя і фізічныя асобы па ўзгадненні з аргамітэтам могуць засноўваць спецыяльныя прызы для узнагароджання фільмаў і мерапрыемстваў фестывалю. Прэстыжныя узнагароды ўручаюцца ў конкурсах дакуменタルнага кіно, фільмаў для дзіцячай і юнацкай аўдыторыі «Лістападзік». Заснаваны таксама прыз Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі «За гуманізм і духоўнасць у кіно».

Першапачаткова «Лістапад» прадугледжваўся як кінафорум краін СНД і Балтыі. Адбіralіся, як правіла, карціны, якія па тых або іншых прычынах не траплялі ў шырокі пракат, але ілюстравалі культуру той ці іншай краіны. Менавіта ў такой якасці мерапрыемства ўпершыню паўстала перад грамадскасцю ў лістападзе 1994 года. Да 2002 года называлася Міжнародным кінафестывалем краін СНД і краін Балтыі. З цягам часу кінафестываль пашыраўся, заваёваў аўтарытэт. У 2001 годзе ўпершыню ўрачыстае адкрыццё «Лістапада» прыйшло на галоўнай канцэртнай плошчы краіны — у Палацы Рэспублікі, што пасля стала добрай традыцыяй. У 2010 годзе фестываль паўстаў перад гледачамі ў аблоўленым фармаце. Яго праграму склалі асноўны конкурсы ігравога кіно (12 фільмаў), кон-

курс маладога кіно (9 дэбютных фільмаў рэжысёраў з усяго свету, у тым ліку ўпершыню з Індыі, Перу, Венесуэлы, Іспаніі, Уругвая), конкурсны паказ неігравых фільмаў (20 карцін), конкурс маладога неігравога кіно (12 карцін). Адметнай асаблівасцю XVII Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад» з'яўлялася тое, што яго пераможца вызначыла прафесійнае журы, а не гледачы, як гэта было ў папярэднія гады. Арганізаторы мерапрыемства аргументавалі новаўядзенне тым, што гледачы не могуць паглядзець усе конкурсныя фільмы, у лепшым выпадку яны пазнаёмляцца з 30 % кінастужак, а гэта ўжо неаб'ектыўна. У 2011 годзе кінафестываль ўпершыню прайшоў у новым статусе. Міжнародная федэрacyjа асацыяцыя кінапрадзюсараў (FIAPF) прадставіла «Лістападу» часовае акредытуванне FIAPF. Гэты статус дасць магчымасць па заканчэнні двух гадоў выпрабавальнага тэрміну ўстаць у адзін шэраг з найбольш прэстыжнымі сусветнымі кінафорумамі, сярод якіх — Берлінскі, Канскі, Венецыянскі, Сан-Себасцьянскі фестывалі. Праграма Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад» багатая і ўнікальная. Секцыі ігравога і дакументальнага кіно прадстаўляюцца ў рамках асноўнага конкурсу і конкурсу маладога кіно, праходзіць конкурс дзіцячага і юнацкага кіно «Лістападзік». Таксама на кінафестывалі праводзяцца пазаконкурсныя і рэтраспектыўныя паказы, сустрэчы, майстар-класы, выставы і вернісажы.

Звесткі пра фестываль можна знайсці на сайце <http://www.listapad.com>.



Міжнародны фестываль
тэатральнага
мастацтва

ПАНАРАМА

Міжнародны фестываль тэатральнага мастацтва «Панарама»

Дзякуючы мастацкаму ўзроўню, маштабу і прафесіяналізму Міжнародны фестываль тэатральнага мастацтва «Панарама» стаў самай буйной тэатральнай падзеяй. Ён дапамагае вызначыць месца і ролю беларускага тэатра ў жыцці грамадства і дзяржавы; сформуляваць задачы тэатральнага мастацтва, дзеячаў тэатра, крытыкаў і ўстаноў культуры і мастацтва па далейшым развіцці і ўдасканаленні тэатра на сучасным этапе. Лепшыя фестывальныя спектаклі дазваляюць убачыць рэальныя змены ў тэатральным працэсе, новыя мастацка-пастановачныя рашэнні, вызначыць сваё месца ў агульнай мастацка-культурнай панараме. Галоўнымі задачамі мерапрыемства з'яўляюцца аблімен вопытам і збліжэнне нацыянальных тэатральных школ; азнямленне беларускага гледача з дасягненнямі сусветнага тэатра, выканаўчым майстэрствам, нацыянальнай драматургіяй, сцэнаграфіяй, музычным афармленнем спектакляў; павышэнне ўзроўню тэатральнай крытыкі; прыцягненне ўвагі грамадскасці да проблем мастацтва і культуры ўвогуле; пра- паганда тэатральнага мастацтва; садзейнічанне ўстанаўленню творчых сувязяў паміж драматычнымі тэатрамі; падtrzymка творчых контактатаў паміж вядучымі акцёрамі, рэжысёрамі, сцэнографамі краін-удзельніц; набыццё вопыту правядзення

шырокамаштабных міжнародных мерапрыемстваў; умацаванне міжнацыянальных культурных сувязяў і сяброўства паміж народамі. У праграму фестывалю ўключаюцца як спектаклі традыцыйнага класічнага кірунку, так і сучасныя эксперыментальныя пастаноўкі. Такі прынцып фарміравання праграмы дае магчымасць убачыць усю паліту сучаснага тэатральнага мастацтва, паказаць найшырэйшы зрэз сучаснага тэатральнага жыцця. Грамадскасць Беларусі атрымала рэдкую магчымасць не толькі пазнаёміцца з самымі перадавымі з'явамі тэатральнай культуры, якія выклікаюць вострую цікавасць і спрэчкі, але і адчуць агульнную скіраванасць сусветнага тэатральнага руху, вызначыць месца беларускага тэатра ў гэтым працэсе. Дэвіз фестывалю «Тэатр без меж» адлюстроўвае імкненне арганізатораў даць тэатрам-удзельнікам унікальную магчымасць паказаць спектаклі, розныя па фармаце, жанры, драматургічным матэрыяле і рэжысёрскім рашэнні. Класічны тэатр можа сусідаваць з тэатрам сучасным, мадэрнісцкім, інавацыйным па форме і змесце. Фестываль — гэта адкрытая прастора для абмену вопытам, дыскусій, творчага пошуку, узаемаабмену пастаноўкамі, выкананцамі і пастановачнымі групамі.

Першы фестываль адбыўся ў Мінску ў 2003 годзе пад назвай I Міжнародны фестываль сучаснага тэатра «Адкрыты фармат». За 18 дзён мінскай публіцы быў прадстаўлены 21 спектакль з 6 краін свету. Праз год мера-прыемства атрымала афіцыйную сучасную назvu. Яго арганізаторамі сталі Міністэрства культуры

Рэспублікі Беларусь, Мінскі горадскі выкананчы камітэт, Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы, Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў, Беларускі саюз літаратурна-мастацкіх крытыкаў. У II Міжнародным фестывалі тэатральнага мастацтва «Панарама» прынялі ўдзел тэатры з 6 краін свету, якія прадставілі 13 спектакляў. III Міжнародны фестываль тэатральнага мастацтва «Панарама» адбыўся ў 2007 годзе пад дэвізам «Адкрыты фармат», дзе прадэманстравалі сваё майстэрства тэатры з 10 краін свету. На жаль, двухгадовы перапынак негатыўна паўплываў на тэатральны працэс. Былі перарваны многія творчыя, фінансавыя, асабістыя сувязі. Аднак заснавальнікі фестывалю разумелі, што мера-прыемства такога ўзроўню карысна ўсім: рэжысёрам, драматургам, гледачам. У 2009 годзе прайшоў IV Міжнародны фестываль тэатральнага мастацтва «Панарама». Арганізаторы запланавалі не толькі паказ спектакляў, але і круглыя сталы, майстар-класы, семінары, лекцыі. Адметнасцямі фестывалю з'яўляліся праект «Тэатр online» і канцэрт эстрадна-музычных ансамблей, утвораных драматычнымі артыстамі мінскіх тэатраў. На V Міжнародным фестывалі тэатральнага мастацтва «Панарама», што прайшоў у Мінску ў 2011 годзе, былі прадстаўлены лепшыя спектаклі колектываў з Беларусі, Венгрыі, Літвы, Польшчы і Расіі, арганізаваны цікавыя творчыя трэнінгі і майстар-класы для маладога пакалення тэатральных творцаў, сустрэчы з замежнымі удзельнікамі мера-прыемства. «Панарама» — цудоўная магчымасць для акцёраў, рэжысёраў, мастакоў і кампозітараў су-

стрэцца, убачыць адзін аднаго ў працы і ацаніць дасягнутае на сцэнічных падмостках. Запланаваныя майстар-класы, круглыя сталы навукоўцаў, тэатразнаўцаў, крытыкаў, сустрэчы з творцамі ў час прэс-канферэнций даваляюць удзельнікам гэтых мера-прыемстваў зазірнуць у творчую лабараторыю кожнага з тэатраў-удзельнікаў, сусветна вядомых майстроў сцэны розных краін.

Звесткі пра фестываль можна знайсці на сайце <http://www.festival-panorama.by/>.



Міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа»

Стала ўжо добрай традыцыяй восенню збіраць у Брэсце прыхільнікаў тэатральнага мастацтва на цудоўнае свята — Міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». Фестываль з кожным годам набывае значнасць і аўтарытэт у тэатральным свеце, развіваюцца творчыя контакты, якія спрыяюць пашырэнню яго геаграфіі. «Белая вежа» збірае на свае сцэнічныя пляцоўкі шырокое і вельмі прадстаўнічае кола тэатраў драмы і лялек, выдатных артыстаў і рэжысёраў, драматургаў, да-

следчыкаў сцэнічнай творчасці, знакамітых прадстаўнікоў тэатральнага мастацтва многіх краін свету. Арганізатарамі з'яўляюцца Брэсцкі абласны выкананічны камітэт, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы, Беларускі саюз тэатральных дзеячаў. Садзейнічанне развіццю і папулярызацыі беларускага тэатральнага мастацтва — асноўная мэта фестывалю. Праводзіцца ён з каstryчніка 1996 года. Назва паходзіць ад вядомай Белай вежы, што ў Камянцы, на пляцоўцы каля якой некалькі першых гадоў праходзіла адкрыццё фестывалю. У мерапрыемстве прымалі ўдзел тэатры з Беларусі, краін СНД, Балтыі, Захадняй і Усходняй Еўропы і інш. Унікальнасць «Белай вежы» ў тым, што праграма вяс�мі фестывальных дзён аб'ядноўвае ўесь спектр жанраў сучаснага тэатральнага мастацтва. Гэта акадэмічная і сучасная эксперыментальная драма, музычная і рамантычная камедыя, трагедыя, паэтычная п'еса, сучасная пантаміма, этнамюзікл, лялечныя спектаклі, шоу марыянетак, балет, вулічныя прадстаўленні і інш. На фестывалі працуе Міжнароднае журы, у склад якога ўваходзяць вядомыя і аўтарытэтныя спецыялісты. Сярод намінацый — «Лепшы спектакль» (Гран-пры), «Лепшая жаночая роля», «Лепшая мужчынская роля», «Лепшы тэатральны эксперимент». Уручаюцца спецыяльныя прызы цэнтра УНІМА (Міжнароднага саюза дзеячаў тэатра лялек пры ЮНЕСКА), спецыяльныя прызы журы фестывалю.

Фестываль стаў буйным навукова-адукацыйным цэнтрам. У яго рамках штогод працујуць майстар-класы, право-

дзяцца навуковыя канферэнцыі і семінары, арганізуюцца выстаўкі і презентацыі навуковай літаратуры і драматургіі. Падобныя мерапрыемствы даюць магчымасць прафесійнага абмену і спрыяюць навуковым даследаванням у тэатральнай сферы. У ліку ганаровых гасцей на кожным фестывалі прысутнічаюць тэатральныя прадзюсары і дырэкторы іншых міжнародных тэатральных фестываляў, што дае новыя магчымасці для тэатраў-удзельнікаў. Фестываль у прыгранічным Брэсце, які займае выгаднае геаграфічнае становішча, адкрыў для Еўропы многія імёны і калектывы, чия творчасць зараз вельмі запатрабавана.

Больш падрабязна пазнаёміцца з інфармацыяй аб фестывалі можна на сайтах www.brestcity.com, <http://www.bresttheatre.info>.



Беларускі міжнародны фестываль тэатраў лялек

Традыцыя праводзіць фестывалі тэатраў лялек у Мінску пачалася ў 1981 годзе, калі прышло першае падобнае мерапрыемства. З 1990 года фестываль стаў міжнародным і рэгулярна збірае лепшыя тэатры свету ў беларускай сталіцы. Яго арганізаторамі з'яўляюцца Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Мінскі гарадскі выкананічны камітэт, Беларускі дзяржаўны тэатр лялек. Выява Бураціна, які, вызваліўшыся ад апекі лялечніка, лунае ў паветры, — эмбле-

ма фестывалю. Мерапрыемства праходзіць на некалькіх пляцоўках беларускай сталіцы: у Беларускім дзяржаўным тэатры лялек, Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя М. Горкага, Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы, Новым драматычным тэатры, касцёле св. Сымона і Алены (тэатральная зала), у Палацы Рэспублікі. Адметнай рысай з'яўляецца паказ спектакляў, якія грунтуюцца на лепшых традыцыях нацыянальных культур краін-удзельніц фестывалю.

Галоўныя задачы фестывалю: фарміраванне сусветнай духоўнай прасторы, садзейнічанне распаўсюджванню адвечных чалавечых і духоўных каштоўнасцей, выхаванне маленькіх гледачоў сродкамі мастацтва. На працягу тыдня мінчане і госці сталіцы могуць пазнаёміцца з лепшымі ўзорамі айчыннага і еўрапейскага лялечнага тэатральнага мастацтва апошніх гадоў. Прадстаўленыя спектаклі прызначаюцца для дзяцей і дарослых. Яны паставлены паводле літаратурных твораў ці створаны самімі выкананіцамі. Узровень фестывалю адпавядае патрабаванням Статута УНІМА (Міжнароднага саюза дзеячаў тэатра лялек пры ЮНЕСКА). За своеасабліве прачытанне класікі, акцёрскія ўдачы, цікавую музыку і сцэнаграфію, ужыванне новых тыпаў лялек, творчое асваенне традыцый беларускага народнага тэатра, вяртанне мастацтва беларускай батлейкі калектывы адзначаюцца прызамі і дыпломамі. У фестывалі ўдзельнічалі калектывы з Расіі, Украіны, Англіі, Бельгіі, Германіі, Літвы, Польшчы, Славеніі, Чэхіі і інш. З пастаноўкамі з'язджаюцца амаль усе айчынныя тэатры лялек. Прадстаўнічы

склад удзельнікаў фестывалю з'яўляецца пацверджаннем высокага аўтарытэту беларускіх майстроў сцэны ў тэатральным свеце.



Міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі (IFMC)

IFMC узнік як першы фестываль танца мадэрн на тэрыторыі былога СССР і па-ранейшаму застаецца адным з самых прэстыжных і паспяховых у галіне сучаснай харэаграфіі ў СНД і Еўропе. Праводзіўся ў Віцебску з 1987 года як Маладзёжны форум брэйк-данса, пазней трансфармаваўся ва Усесаузны фестываль папулярнага танца «Белы сабака». Большасць удзельнікаў былі з-за мяжы і прадстаўлялі групы, якія пачалі асвойваць мадэрн і іншыя пластычныя інавацыі. З 1992 года фестываль стаў міжнародным і існуе ў яго цяперашнім фармаце. Яго нязменны арганізатор і

мастакі кіраўнік М. Раманоўская, якая разам са сваімі аднадумцамі стварыла фестываль еўрапейскага ўзроўню. Асноўнымі задачамі мерапрыемства з'яўляюцца папулярызацыя сучаснага танца, абмен творчымі ідэямі і практичным вопытам, фарміраванне розных кірункаў сучаснай харэаграфіі. Сярод першапраходцаў былі пермскі тэатр «Балет Яўгена Панфілава», Тэатр танца А. Кука (Санкт-Пецярбург), «Свабодны балет» М. Агрызкова (Масква), Тэатр сучаснага танца В. Поны (Чэлябінск), «Правінцыйныя танцы» Т. Баганавай (Екацярынбург), «Кінетычны тэатр» А. Пепяляева (Масква) і інш. У праграме фестывалю — конкурс сучаснай харэаграфіі, прэм'еры, презентацыі, тэарэтычныя і практичныя майстар-класы, прэс-канферэнцыі, творчыя сустрэчы. У міжнародным конкурсе прымаюцца ўдзел лепшыя прафесійныя і аматарскія калектывы сучаснай харэаграфіі з Беларусі, Расіі, Украіны, Малдовы, краін Балтыі, Грузіі, Польшчы, Галандыі, Ізраіля, ЗША, Кітая, Японіі. Тут праходзяць апрабацыі новых ідэй, маладыя харэографы і танцоры пераймаюць замежны вопыт. З часам у беларусаў з'явілася не менш аўтарскіх стыляў, чым на Захадзе. Яны прадстаўлялі і аднаактовыя

балеты, і фрагменты з балетаў, і харэаграфічныя мініяцюры.

Унікальнасць гэтага конкурсу заключаецца ў tym, што ўладальнікам Гран-пры можа стаць не проста выдатны харэаграфічны твор, а менавіта створаны і ўпершыню прадстаўлены ў Віцебску. Міжнароднае журы ўзначальвае В. Елізар'еў, народны артыст СССР і Беларусі. Сёння фестываль мае свае традыцыі, непаўторнае аблічча. Яго імідж і асаблівае месца на «танцавальнай карце свету» вызначаюцца tym, што тут ацэньваецца твор у сукупнасці ўсіх кампанентаў: вобразнага і мастацка-канцептуальнага рашэння, пастановачных прыёмаў і майстэрства выканальніцкай інтэрпрэтацыі, сінтэзу музыкі і харэаграфіі. IFMC не толькі дае пущёку ў жыццё крэатыўным памкненням маладых харэографаў, але таксама імкненне папулярызаваць дасягненні беларускіх майстроў, інтэграваць лепшае ў сусветную танцавальную прастору.

Больш падрабязную інформацыю пра фестывальны рух Беларусі можна знайсці на старонках дадатка да № 7 штамесячнага бюлетэня «Новыя кнігі: па старонках беларускага друку», які выдаецца Нацыянальной бібліятэкай Беларусі.